

Чырвоная зьмена

№ 1:9 (1106) | АУТОРАК, 17-га чэрвеня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАПДІСІ:

1 месяц	30 коп.
3 месяца	90
6 месяца	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Телефоны: рэдактара—7-25,
секратарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Камсамольская 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВYДАННЯ Х.

Конт. асобнага № 2 кап.

У ЧАС МЕСЯЧНІКУ ГАЗЭТЫ
АБАВЯЗАК КОЖНАГА ЧЫТАЧА
завербаваць аднаго падпісчыка
— на сваю газэту —
„Чырвоную зьмену“

Сьвінагадоўлю — у парадак дня

Вырашэньне праблемы жывёлагадоўлі пастаўлена надзвычайна востра. Нерамное над гэтым пакулышто „вузкім месцам“ партыя надае вялікае значэньне. Важнае месца ў вырашэньні праблемы жывёлагадоўлі ва ўмовах асабліва БССР займае вытаньне сьвінагадоўлі. Вырашэньне праблемы сьвінагадоўлі павінна ісьці ў першую чаргу па лініі аграмаджаньня гэтага галіны сельскай гаспадаркі, будаўніцтва спецыяльных буйных сьвінаводчых савгасаў — гаспадарак з найбольшай таварнасьцю.

Вялікае значэньне праблемы жывёлагадоўлі павінна прыкаваць да сабе ўвагу ўсёй грамадзкасьці.

Комсамол, які заўсёды быў пачынальнікам і ініцыятарам у вырашэньні важнейшых мерапрыемстваў, накіраваных на хутчэйшае ажыццяўленьне партыйных задач і ў гэтым пытаньні павінен правядзе сабе, як надзейны памочнік партыі, умечы па-ударнаму выконваць багатыя задачы.

Разьведальнае пытаньне разьведка сьвінагадоўлі дае вялікае поле дзейнасьці для прарэўленьня камсамольскай ініцыятывы і павінна зьявіцца адным з асноўных таго, наколькі камсамол спраўляецца з вырашэньнем справы павароту квартаў да выкаваньня гаспадарчых задач.

Выходзячы з гэтага ЦК ЛКСМБ, на прыкладу камсамолу Украіны, абвясціў камсамольскі паход ва ўдарныя тэмпы разьвядзеньня таварнага сьвінаводства ў савгасах, колгасах і будыцца-серадзіцкіх гаспадарках, узяўшы абавязак сіламі

комсамолу выкарміць на менш 250 тысяч штук сьвіней.

Улічваючы вялікі недахоп спецыялістаў на сьвінаводстве, ЦК ЛКСМБ паставіў пытаньне праз сьвінаводчэст аб арганізацыі цэнтральных і акруговых курсаў па падрыхтоўцы кадраў.

ЦК ЛКСМБ вызначыў шэраг мерапрыемстваў, на выкананьне якіх павінна быць зарэкамандавана ўвага камсамолу і працоўнай моладзі.

Комсамольскія арганізацыі свай практычны ўдзел у гэтым пытаньні павінны накіраваць на стварэньне ў першую чаргу ўдарных брыгад у сьвінаводчых колгасах і савгасах для хутчэйшага сканчэньня будаўніцтва патрэбных памяшканьняў, разгортваньня сьвінаводчай гаспадаркі, наладжваньня лепшай ае пастаноўкі.

Камітэты і ячэйкі, групы „Лёгкай Бавалеры“ павінны прасачыць за тым, як працоўнаецца і наколькі па прызначэньні скарыстоўваецца адпущаны на сьвінагадоўлю крэдыт.

Вярчы шэфства над асобнымі сьвінаводчымі гаспадаркамі, умяшляючы іх лепшымі камсамольскімі сіламі, камсамольскія камітэты і ячэйкі павінны ўсю работу па правядзеньню пошуку наставіць на рабкі сацыялістычнага спаворніцтва і ўдарніцтва.

Комсамол на гэтым важнейшым вучастку ўдарнай работы павінен праявіць сапраўды бальшавіцкі тэмпы. Узяты абавязак мы павінны з гонарам выканаць.

ХІІ зьезд КП(б)Б Спрэчкі па справах задачы ЦК КП(б)Б

Узмацніць тэмпы павароту саюзу ўсёй сваёй масай да задач сацыялістычнага будаўніцтва

Прамова тав. Палянова

Студзеньскі пленум ЦК КП(б)Б даў рэд дзірэктыву аб рабоце ЛКСМБ. На гэтым зьездзе мы маем мажлівасьць праверыць, што зроблена ў справе рэалізацыі гэтых пастаноў партыі ў пытаньнях пра оты камсамолу. На гэта можна адказаць, што ЦК ЛКСМБ і ніза ія камітэты арганізацыі пачынаюць вырашэньне патрэбных пачатковых задач у сваёй рабоце. Значыць Гэта мы можам бачыць з таго, што ў сваёй штодзённай рабоце камсамол павялічыў сваю актыўнасьць у гаспадарчай рабоце, што вытворчыя ячэйкі камсамолу ў сваёй рабоце за апошні перыяд маюць некаторы зрух у пытаньнях ўдзелу ў гаспадарчай рабоце. Гэта можна падцьвердзіць радкам яркавых фактаў.

Напрыклад, ячэйка камсамолу друкарні ім Сталіна ў Менску разганула работу так, што па яе ініцыятыве прафінляны быў дзелен да кожнага рабочага. На швейнай фабрыцы ў Гомелі фабрыка выканала прафінляны за першае паўгодзьдзе на 106 проц., а камсамольскі цэх гэтай фабрыцы на 116 проц. Камсамольскі колектыў заводу „Камунар“ за добрую работу на гаспадарчым фронце атрымаў сыяг. Камсамольскі колектыў на Меншчэ таксама за добрую гаспадарчую работу прэміраваны.

Разам з тым у галіне сацыялістычнага спаворніцтва і ўдарніцтва ўскладзены на камсамол задачы далёка ішча ня выкананы. Але рост камсамольскай ініцыятывы ідзе ўгару. П 240 працэнтаў, на якіх працуе 8644 камсамольцы, ударнымі брыгадамі на і сакавіка ахоплены 7380 чалавек, або 83 проц.

Комсамол змог навакол тых ударных задач, якія перад камсамолам ставіла партыя мобілізаваць увагу шырокіх камсамольскіх мас, мас рабочай бартрацкай, 6-дзяцкай і сярэдняй моладзі. Выразным прыкладам гэтаму могуць службыць дэзагагоўкі, на якіх было мобілізавана каля 10000 камсамольцаў.

Комсамол аказаў вялікую дапамогу партыі ў тэй рабоце, якая праводзіцца па сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі. Камсамол у працэсе сваёй работы ва ўмовах абвостранай клясавай барацьбы павысіў сяю клясавую бяздоўлясьць, камсамольскія арганізацыі абагаціліся практыкай барацьбы з рознага роду опартулізмамі, як з правым, як галоўнай небясьпечкай на даным этапе, так і з „левым“ загібамі і з прымірэнчымі адносінамі да гэтых ухілаў.

Выразным прыкладам удзелу камсамольскай арганізацыі можа служыць тое, што па ініцыятыве Полацкага акругома ЛКСМБ быў праведзены двухмесячны арганізацыйны работы ў колгасах, камсамол узяўся праз зладывань-

не харчу для жыллы праз сілосаваньне дапамагаць вырашэньню праблемы жывёлагадоўлі.

Але ў справе сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі, у рабоце па калектывізацыі мы маем рад скажэньняў і ліні партыі. Пры агульнай правільнай палітычнай лініі ЦК ЛКСМБ, мы мелі памылкі з боку ЦК камсамолу, аб якіх тут на зьездзе трэба з асаблівай выразнасьцю гаварыць. Гэтыя памылкі заключваюцца ў тым, што ЦК ЛКСМБ арыентаваў камсамольскую арганізацыю на калектывізацыю сельска-гаспадаркі БССР на працягу 30-31 году, што супярэчыла пастанове ЦК УсёКП(б). Каля заслудоўвалі даклад Мазырскага акругома, дык мы ня ўдарылі сваёй часова на перагібах якія былі дапушчаны пры калектывізацыі не зрабілі з іх адпаведных вы адаў. У адной пастанове ЦК ЛКСМБ была дапушчана памылка, якая заключалася ў тым, што, па-першае, сталі ліквідаваць кулацтва, як класы, а потым калектывізацыю, да ўсёй і некаторыя недакладныя фармулёўкі ў пытаньні абагульленьня жывёлы.

Гэтыя памылкі мы прызналі і рашуча выпраўляем. Але ў гэтых адносінах некаторыя арганізацыі па выпраўленьні сваіх памылак вяліць работу чарпачымі тэмпы.

У камсамольскай арганізацыі ёсьць і рад правалаў у рабоце. Выяў еп чэлы рэд выразных праяў правага апартулізму і „левым“ загібчыкаў. У адным сельсавэце камсамольскай арганізацыі вырашыла калектывізацыю с-гаспадаркі адкінаць да канца пшчгодкі, а другая ячэйка напісала, што ў іх, у Варшчюшчане, бачыце, кулакоў, бышым, няма, а тым кулакі, што ёсьць, дык зваходзіцца над кіраўніцтвам ячэйкі і будаўні калектывізацыі.

Але ня глядзячы на рад правалаў магчыма зрабіць вывад, што камсамол дабіўся некаторага зруху ў справе павароту да выкананьня тых задач, якія ўскладзены партыяй на камсамол.

Гэты вывад таксама выразна пацьверджваецца і ростам камсамолу. За трэці квартал 1928 году мы прынялі ў свае рады 4.632 чл., за чацьверты

квартал 1929 году—430, а за першы квартал 1930 году—6.634 чл. У параўнаньні з другім паўгодзьдзем 1929 году мы маем павялічэньне за лік бартрацтва на 2 000 чл. ач.

Нарэшце, я хачу спыніцца на пытаньні аб кадрах. Справа падрыхтоўкі кадраў для прамысловай і сацыялістычнай сельскай гаспадаркі пастаўлена вельмі дрэнна БСНГ і Дзяржплан на гэтым пытаньні маюць на ўвазе лічбы, якія былі даны пшчгома ЦК ЛКСМБ. У БСНГ да канца пшчгодкі павінна быць 227.707 чалавек знятых на будаўніцтва і апрад ушы торфу, а па дзяржплане з званым на буд ўніцтва па перапрацоўцы і зладывчы торфу павінна быць менш амаль на 5 процантаў, чым у БСНГ. Каля ўзяць пытаньне па перапрацоўцы і зладывчы торфу павінна быць менш амаль на 5 процантаў, чым у БСНГ. Каля ўзяць пытаньне па перапрацоўцы і зладывчы торфу павінна быць менш амаль на 5 процантаў, чым у БСНГ.

Пару слоў аб партыйным кіраўніцтве камсамолам. Пастанова студзеньскага пленуму ЦК КП(б)Б у рабоце акруговых і рэсінч камітэтаў і партячэек ішча свайго ад тку не знайшлі. Я п-кажу на канкрэты прыклад. Мазырска акругома заслухаў дклад АК ЛКСМБ. Але прайшоў паўгод, а пастанова па дэклау няма. Шчбсці Акруговы камітэт КП(б)Б па пытаньні работы камсамолу вылучыў канкрэты тры разь, але прапаўло таксама няма. Мазырска акруговы камітэт партыі і рад іншых недацэньваючы пытаньні партыйнага кіраўніцтва камсамолам, недацэньваючы ролі камсамолу і працоўнай моладзі ў сацыялістычным будаўніцтве. Трэба больш увагі аддаць партыйнаму кіраўніцтву, трэба стаць чысьверда на шлях выкаваньня дзірэктыву студзеньскага пленуму ЦК КП(б)Б аб рабоце камсамолу.

Тэлеграфнае прывітаньне тав. Сталіна рабочым, тэхнічнаму і кіруючаму персаналу Радоўскага заводу Сельмаш

МАСИВА, 16. Тав. Сталіным адпраўлена наступнае тэлеграфнае прывітаньне на імя тав. Глебава-Авілава:

«Радоў. Сельмаш. Глебава-Авілава.

Вітаю з перамогай рабочых, тэхнічны персанал і ўвесь склад кіруючага ядра Сельмаш. Перамога Ваша вялікая, хэца-б тамі, што адзін толькі Сельмаш на разгорнутай праграме павінен вытвараць сельгасмашыны на 115 мільёнаў рублёў штогод, тады як усё маючыся ў даваенны час 200 заводаў па сельска-гаспадарчым будаўніцтву вытварае штогод усяго толькі на 70 мільёнаў рублёў. Жадаю вам поспеху ў справе выкананьня гэтай праграмы. Удзячнасьць за гэта чужаземным спецыялістам і тэхнікам, якія аказалі дапамогу ў справе пабудовы Сельмаш.

СТАЛІН».

Барацьба ў Індыі працягваецца

Ангельскія кулямэты бамбадзіруюць паўстанцкія пазыцыі

ЛЭНДАН. Як паведамляюць з Індыі ангельскія аэрсплянны Іануу скінулі бомбы над пазыцыямі, званымі племам Туранга; аднак становішча ў паўстанцкай ірочны застаецца тры-вожным; па апошніх вестках рух выкрываецца і ў раёнах, раней не зачэпленых рухам. Паведамляюць, што ангельскія войскі алінулі атрады племені сватхі каля Огі (па поўначы ўсход ад Пеншавара). Адна, заходзіць, у раёне мяжа паміж Белуджыстанам і Афганістанам зьявіўся атрад аднаго з племяннаў, які набліжаецца да ангельскіх пазыцый. Ангельская ўлада зачыніла для ругу аўралізацыю чаманскую дарогу (у раёне мяжы паміж Афганістанам і Белуджыстанам) і прычэ іншыя всродкі перасьцярогі.

Польскі ўрад зьбіраецца кіраваць бяз сойму

ВАРШАВА, 14 чэрвеня. У сувязі з надыходзячай сьсяі сойму і сэнату, у палітычных колах цыркулююць чуткі, што ў бліжэйшым часе ўрад зьменіць становішча аб выбарах прэзідэнта. Характэрна, што прадастаўнік сялянскай групы ва ўрадавым блёку—Сталіньскі—зьяўляе праз друк, што яго група падтрымае гэты крок ураду. Як сьцьверджаюць у опозыцыйных колах, існуе і другі праект—назначыць выбары ў лістападзе і, карыстаючыся пунктам канстытуцыі, які гаворыць, што бюджэтная сьсяя павінна быць склікана «не пазней канца

кастрычніка», кіраваць бяз сойму... да кастрычніка 1931 году, г. зн. амаль паўтара года. Усе гэтыя праекты, без залежнасьці ад таго, які з іх будзе прызнаны мэтагодным, вызначаюць лэс сучаснага сойму.

Газэты прысьвячаюць шмат месца надыходзячым 29 чэрвеня конгрэсу цэнтральнай опозыцыі ў Кракаве. Мяркуюцца, што конгрэс зьбярэ каля 20.000 удзельнікаў. Аднак, у аьлгодзьдзі цэнтральнай опозыцыі ўжо да конгрэсу пачаліся спрэчкі. Некаторыя групы, у прыватнасьці хрысьціянская дэмакратыя, лістаюцца.

Палепшаньне кіраўніцтва камсамолам з боку парт. арганізацыі—неабходная ўмова паспяховага выкананьня камсамолам задач партыі

Прамова тав. Карнеева

Мне здаецца, што на ХІІ зьездзе нашай партыі пытаньне аб становішчы камсамолу павінна было стаць значна вострай, чым яно зараз стаіць. Патрэбна прааналізаваць, як камсамол дапамагаў партыі ў вырашэньні задач, якія перад іх былі пастаўлены партыяй. Даючы поўны аналіз становішча камсамолу Беларусі, мы можам сказаць, што ў яго працы бляжучоўна маюцца посьпехі, якія цесна звязаны з усмі посьпехамі рабочае клясы і асноўных мас сьвяшчтва пад кіраўніцтвам партыі. Іх ні ў якім разе нельга падымаць, бо на кожным вучастку сацыялістычнага будаўніцтва камсамольскай ініцыятывы была зьявісьпечана. За час паміж ХІ і ХІІ зьездамі камсамол меў цэлы шэраг палітычных прарываў. Недастаткова была мобілізавана камсамольская маса на барацьбу з правай небясьпечкай. Бальшавіцкая сакрытыка ў камсамоле недастат-

кова разгорнута. Мы не зналі пэсьпечыць актыўны ўдзел нашай арганізацыі ў сацыялістычным будаўніцтве. За гэты час на было дастаткова кіраўніцтва з боку партыйных арганізацыі.

ЦК ЛКСМБ і ЦК КП(б)Б свечасова заставілі ўвагу на гэтых пытаньнях і наметлі шэраг важнейшых палітычных задач, якія пастаўлены перад нашай камсамольскай арганізацыяй на багаты перыяд. Гэтыя задачы павінны стаць актуальнымі задачамі для таго, каб перабудаваць усю сыстэму нашай працы. Аднак, на сьвіня мы павінны констатаваць, што мы не змаглі ішча поўнасьцю і з той неабходнасьцю, якая зарэкамандавана нам, рэалізаваць дзірэктывы партыі і дзірэктывы камсамольскай арганізацыі і ішча ня маем у дастатковай меры павароту пашах саюзу твараю да галоўнейшых пытаньняў нашата будаўніцтва.

СЯМЕЙНАСЬЦЬ, П'ЯНКІ І РАСТРАТЫ

Кругавая парубка, п'янкi і растраты панавалi ў Пухавіцкім аддзяленьні Саюзхлеба. Выкрываўшага гэтыя злачынствы комсамольца Кагана бяздушныя чыноўнікі і самадуры давалі да замаху на самагубства. Комсамольская арганізацыя, пагрузшы ў балоце дзяляцтва, етаяла ў баку ад усіх гэтых падзей

Рашуча асуджаючы факт спробы самагубства комсамольца Кагана, як учынак не-комсамольскі, анты-ленінскі і заслугоўваючы самага суровага асуджэння, патрабуем перагляду становішча і працы Пухавіцкай арганізацыі комсамолу і тэрміновага расьсьледваньня справы Пухавіцкага аддзяленьня Саюзхлеба

(АД НАШАГА СПЭЦЫЯЛЬНАГА КОРЭСПОНДЭНТА)

Сушчыні перашкодзіла..

...Калі я падбегла да кватэры Кагана, — дзьверы былі зачынены. Я пачала біць у дзьверы, пасля чаго пачула два стрэлы, адзін за адным.. Я падбегла да вагона і, разьбіўшы шкло, прабралася ў кватэру. Каган ляжаў на падлозе ў прастраўленым плячох. Куля прайшла наверх лёгкіх і, стукнулася кудысьці ў сьцяну... Валасы на галаве былі апалены... Калі я, разам з хлопцамі, якія сабраліся на стрэлі нахілілася да яго, ён прашаптаў:

— Сушчыні перашкодзіла, а ня ты... — на стала ляжала паперка, якую ён не паспеў дапісаць... — так расказвае комсамолка Сушчыні — старшыня Марына-Горскага спажывецкага таварыства — аб замаху на самагубства комсамольца Кагана.

Сушчыні перашкодзіла.

Яна бачыла бledны твар Кагана, калі ён, зашоўшы да яе ў кантору, працягнуў сярод шуму гоману канторскага жыцця бledную, трасучуюся руку і, разьвітаўшыся абавязчыва, што выжджае. Яна мочкі працягнула руку і зноў апусьціла галаву ў справы. Потым перад вачыма ўсплыў бledны твар Кагана, бledнымі вачыма і колка падаронная думка разавула мозг: „куды едзе? Якім цягніком? — А можа задумаў што? — Пабегла да кватэры Кагана. Думае: — папрашу каган. Прыбігае. Дзьверы замкнуты... два стрэлы...

Ночы няспаныя

Краіна напруджвала ўсе сілы. Вёска кіпела. Ішла хлебазагатоўчая кампанія. Я зьмянілі ільняных-тоўкі. У час, калі клясава барацьба на вёсцы разгарнулася ў влічывыя памеры, Каган прадуе на адным з адказнейшых франтоў хлебазагатоўка. Ночы ня спячучы праводзіць на пункце, разьяжджваючы па вёсках. Дзесяткі правядзеных сходаў і гутарак. Каган — чала-

век хворы і малапсьменны вядзецкую працу.

— Чэсны і аданы працаўнік. адзін з лепшых арганізатараў і першы ініцыятар чырвоных аб'яваў, — сьцьвяджае тав. Казачонак — былы сэкратар РК КП(б) Пухавіцкага раёну.

Хвароба і Саюзхлеб

Ночы няспаныя. Доўгая і ўпарта праца. Сэрца хворое — парок. Ногі хворыя — раматыс. Увесь хворы, змораны, зьбіты. Хвароба прымушае Кагана легчы.

Пасля хваробы яго накіроўваюць на працу ў пункт Саюзхлеба. Уваўся за новую працу, сустрэўся з новымі людзьмі, апынуўся сярод новых вачынак, вачынак, шэрых сьцен. Гэтыя сьцены можна трымаць сакрэты складу. Сьцены ня могуць расказаць аб рабоце працаўнікоў складу Касьціневіча і Каранеўскага, бо інакш яны шмат-бы чаго расказалі.

Але сьцены маўчаць.

П'янкi, растраты і п'янкi

Весела жыло я Касьціневічу — загадчыку складу ў Марына-Горках. Не па сваіх сродках жыў хлапец. Заўжды ад усіх адрозніваўся. Момы парфума, п'янкi. Вольнае разгульвае жыццё.

Прыяжджае ў Марына-Горкі. Выбіраюць сэкратаром ічэйні, а пасля ў „Чырвонай Зьмене“ ад 10 сакавіка г. г. зьявілася записка „Ці месца та ім у комсамоле?“, у якой, між іншым, гаворыцца:

... Касьціневіч, атрымоўваючы 150 рублёў у месяц, вёў сябе на раёне надта дрынна: п'янстваваў і нядабна адноўся да працы...

Прысылаюць намеснікам загадчыка сябра партыі Каранеўскага. Каранеўскі ў сваю чаргу, замест праўдзеньня іх цятытвы, замест барацьбы з п'янбай, сам падпадае пад удзельніцтва Касьціневіча і ў хуткім часе бутэлька моцна пасьбравала загадчыкаў:

Пачынаюцца п'янкi і растраты. Вольнае распуснае жыццё патрабуе шмат грошай. Касьціневіч і Каранеўскі прадаюць 10 тысяч кілёў аўсу і прысвойваюць грошы. У час раскулачваньня вузлакіх гаспадарак Каранеўскі прысвойвае грошы ад прыёмкі зярна. Касьціневіч трымае ўсе грошы складу за сваёй ашчаднай кніжцы і прысвойвае сабе процанты. Выдаець загадчыку колгасу „Цітва“ Ванькоўскаму муку і атрымоўваюць у абмен масла, сала, мяса.

Кругавая парубка, моцна замацаваная бутэлькай, захавала ўсе гэтыя агідныя справы ў сваіх запісках і ніхто нічога не гаворыў.

Пэдлогі і адпор

Набліжалася рэвізія. Неабходна было замазаць сьляды злачынства. Пачынаецца доўгая істужка падложных дакументаў, сярод якіх Каранеўскі і Касьціневіч, пры дапамозе



Касьціневіч і Каранеўскі за „справай“

райкантралёра Саюзхлеба Рубенчыка і дагаворанасьці з Банькоўскім, фабрыкуюць захавальную расьпіску ў тым, што ў савгасе „Цітва“ заходзіцца пэўная колькасць жыта і, калі неабходна будзе, яно будзе зварочана на склад. Але... жыта было даўно прапіта.

Калі на бюро РК ЛКСМБ разгледзілі справу Касьціневіча, ён, паміж іншым, сказаў: „віноўнікам“ у неабычэйнаўдольны і азій захавальнай расьпіскі быў Каган...“

Апынуўшыся ў Саюзхлебе, Каган пачынае бой. Пасля нядоўгай унутранай барацьбы, пасля некаторых выклікаў, ён выжджае ў Менск, некалькі разоў гаворыць з працаўніком менскага аддзяленьня Саюзхлеба, тав. Мэрсонам паказвае на злачынства і патрабуе рэвізіі. Праз некаторы час пачынаецца рэвізія. Каган яшчэ больш настойліва выкрывае злачынствы. Ён зьвяртаецца да сэкратара РК КП(б) Казачонак, гаворыць з сэкратаром партыі т. Мельнікавым, піша записку ў „Чырвоную Зьмену“. „Чырвокая Зьмена“ пасылае записку на расьсьледваньне і яна недзе прападае, бяз водгуку, без адказу.

Пачынае разьяздацца моцна завязаны клубок. Цёмныя справы пачынаюць выводзіцца на чыстую воду. Бачаць Касьціневіч і Каранеўскі, што ня проста прывіда-справа. Надрыхтоўваецца адпор.

Каган — злодзей, ён выдаваў каму жадаў муку. Каган несваечасова рэагаваў. За сутэлькай горкай праз паўтары месяцы складаецца акт аб тым, што Каган выдаваў загадчыку савгаса Цітва 20 кілёў жукі. Каган п'янка і ашуканец. Ён захлябнуўся ў сваёй хлусьні...

Каган — „турэмшчыні“

Сумна жывецца, мабыць, сьледчаку тав. Галошыну на Марына-Горскай станцыі. Няма дзе чалавеку праявіць свае здольнасьці. І вось ён хапаецца за „дэпазёнскую“ справу Кагана. Адрыва прыпісвае яму аж два — 105 і 205 артыкулы крымінальнага кодэксу, якімі Каган абвінавачваецца ўжо ў несваечасовым рэагаваньні і ашуканстве. Бачыць, Каган выдаў па распараджэньні Каранеўскага муку Ванькоўскаму і ён ашуканец. Сьледчы бярэ расьпіску аб нявядзе ў раёну і справа пачата.

Увесь раён ужо ведае, што Каган — „турэмшчыні“. Любі з п'янкiмі вачынамамакуць і ўспамінаюць Кагану 205 артыкул. Сэкратар ічэйні КСМ — Шыдоўскі — у гутарцы з Каганам, паміж іншым, заўважыў: „Табе шэсьць месяцаў турмы...“ Потым брудныя пальцы тыкаюць у твар:

— Турэмшчыні...

Халоднае бяздушна глядзіць вачынамамакуць. Сьледчы некалькі разоў выклікае да сябе. Справа разьяздацца і зноў заблыталася. Здаюць склад. Пераважваюць зярно, якое знаходзілася ў ведаўні Кагана. Зважваюць. Зярна не хапае. Каранеўскі і Касьціневіч хіхікаюць:

— Вось ты які „симулянт“ у вочы тыкаюць — „симулянт“. Усе бачаць, усе ведаюць і папракаюць — „симулянт“.

А на заўтра, калі Каган ляжаў у Менску ў больніцы, зярно было знойдзена схаванай на руках Кагана на 3-м паверсе.

Сучасны загадчык складу Шэфэр кажа:

— Добры і сумленны працаўнік Каган... З малых год ведаю. Мала такіх але набылі-бы. Нічога ніколі ня браў і праваў сумленна, не павінен быў страляцца, але калі на яго насідалі, калі хады бledны, ніхто ня бачыў, не дапамагаў, ня уваў ў рукі, як треба...

І бledная, змораная рука спускала курок і два стрэлы...

Сход

Два стрэлы праучэлі 20 мая. Сход адбыўся 13 чэрвеня. Бурны быў сход. На сходзе зацьвядзіліся вынікі па аб'яваўнаўдольны справы аб замаху на самагубства Кагана. У камісіі працавалі тры. Тры комсамольцы. Пракстаўніка ад партыйнай арганізацыі ня было. Вывады камісіі зрабілі павярх-вья, небкі падпечатаныя. Пэўнай адзінай думкі ня было. Член камісіі, апог ічэйні Сім воўскі, трымаў асобнай думкі і напісаў свае вывады. Над гэтымі вывадамі падсаўся і другі член камісіі — Гулякевіч. Пасля Гулякевіч адмовіўся ад гэтых вывадаў і падсаўся пад другімі. Пры такім «аднадушны» былі складзены вывады

Апошнія вывады былі складзеныя такім парадкам: галоўнае — сацыяльнае пахожаньне. На другое — праца ў ічэйні і „апошніце“ — праца на складе.

Па сацыяльнаму паходжаньні Каган — сын ралігійнага мещачынога рэзьніка, які быў забіты ў 1921 г. Гэта бачыць, галоўная прычына і віна спробы самагубства. На другое — праца ў ічэйні. У ічэйні ён не працаваў. На паседжаньні ня прыходзіў. Праўда, ён быў калісьці арганізатарам і кіраўніком „лёгкай кавалерыі“, праўда, ён быў першы

ініцыятар чырвоных аб'яваў і ініцыятар мэрапрыемстваў, але, бачыць, ён не паседжаньні не хадыў. Ну і апошніце — праца на складе. Праўда, ён акуратна працаваў на складе, але несваечасова (?) рэагаваў (а хто раней яго) на гнойнік, што ён, мабыць, сам замешаны і інш.

Аб комсамоле і некаторых выніках

А комсамольская арганізацыя трымаецца тактыкі сьледчага. Бачыць, Каган зьвярнуўся перш да партыі ічэйні, а не да нас, а таму треба яго прыкончыць. У свой час сьледчы Галошын таксама сказаў, што калі-б ты, Каган, зьвярнуўся да мяне раней, дык я табе артыкул не прыпісаў-бы, але за тое, што ты пайшоў раней у райком, дык я табе прыпісаў перагаваньне (?).

Комсамол катэгорычна абмежаваны ад гэтай справы і бачыў усю віну самагубства ў сацыяльным паходжаньні Кагана.

Стрэлы раздаліся. Гэтыя стрэлы былі зроблены слабовольным чалавекам, чалавекам, які ня змог давесці да канца справы і пасаваў перад цяжкасьцімі барацьбы.

Мы самым рашучым чынам асуджаем учынак Кагана, як небалішавіцкі, антыкомсамольскі. Яго учынак быў учынак хробага буржуа, які ідзе па шляху найменшага супраціўленьня. Гэтыя шляхі — ня нашы — Нашы шляхі — барацьба да канца, бязлітасная барацьба. Не пасаваць перад цяжкасьцімі, а перамагаць іх — вое нашы шляхі.

Устаноўка комсамольскай арганізацыі Пухавіцкага раёну паказала некалькі людзі сугуба дзеляць па халоднасьці да справы на бачаць актыўнай комсамольскай дзейнасьці ў барацьбе за калектывізацыю, яны толькі праз чатыры гады ўспомнілі аб сацыяльным паходжаньні Кагана (калі прымаў у комсамол — яго сацыяльнае паходжаньне ўсе ведалі).

Гэты вурок сведчыць аб тым, што яшчэ ня выжыты гнойнікі ў нашага апарату і што нашы комсамольскія і партыйныя арганізацыі часам яшчэ ня здольны сваечасова выкрываць усе недахопы.

Мы патрабуем перадачы справы другому сьледчаку, бо сьледчы Галошын ня здолеў правільна весці справу. Ён 250 артыкул ужо перакваліфікаваў на 94, які гаворыць ад нядабных адносін да працы. На гэтую артыкул належаць кваліфікаваць адносін сьледчага да сваіх абавязкаў. У процілежасьці чыноўніцкіх адносін сьледчага да нас т. т. як Сушчыні — старшыня спажывецкага таварыства, Русінаў — старэйшы закупшчы таварыства, Мельнікаў — сэкратар партыі ічэйні і нарсульдзья, Шэфэр — сучасны загадчык пункту і цэлы шэраг другіх працаўнікоў сьведчаць аб тым, што Каган — чэсны і аданы працаўнік.

Мы чакаем ад прокуратуры дэ-тэрмінавага расьсьледваньня справы з перадачай другому сьледчаку і ад аднаведных партыйных арганізацый дэ-тэрмінавага перагляду становішча і дзейнасьці Марына-Горскай арганізацыі комсамолу.

Л. Глезер.

Ці гатовы мы даць справаздачу партыі?

Праз 11 дзён з усіх канцоў Беларусі фізкультурнікі павязуць рэпартаж дасягеньняў XVI зьезду УЛКСМ(б).

Прадпрыемствы Менску яшчэ не разгарнулі масавую наярхтоўку. А як у іншых акругах?

Безадкладна прыступіць да складаньня рэпартажу на ўсіх фабрыках, заводках, колгасках і савгасках. Пара вынесці падрыхтоўку да эстафэты з габінэтаў у масы.

Да старту эстафэты працоўных дасягеньняў засталася 11 дзён. Між тым шырокая маса комсамольцаў і рабочай моладзі ня рыхтуецца на ударнаму да здачы рэпартажу XVI зьезду партыі.

У прыватнасьці на Менску ні адна комсамольская ічэйні адно прадпрыемства яшчэ не абгаварвалі рэпартажу, якія павінны быць заны эстафэце. Цэнтральны штаб садзейнічае на пры ВСФК абмежаваны гутаркай па поведзе эстафэты толькі ў Акружном ЛКСМБ і да гэтага часу не дагадаўся заглянуць у райкомы і буйныя вытворчыя калектывы, правярць што там робіцца, дамагаць арганізаваць справу.

Эстафэту павінны весці лепшыя ударнікі, аднак прадпрыемствы, якім дадзены месцы („Комунар“, „Энэргія“, будаўнікі і „Вальмавік“) яшчэ да гэтага часу на рабочым

сходах не абгаварылі кандыдатур, якія павязуць рэпартаж „Дынамо“ павінна паслаць 3 чалавек, але яшчэ невядома, хто яны такія.

Яшчэ няма вестак ад раёнаў аб ходзе падрыхтоўкі к эстафэце. Ці ёсьць на мясцох зьмены эстафэтычым, ці рыхтуюць рэпартажы савгасы і колгасы — нічога невядома.

Пры такой падрыхтоўцы, эстафэты БССР з ганцоў пролетарыяту, будучых сацыялістычную гаспадарку, можа пертварыцца ў простую спортыўную забаву.

Трэба выкарыстаць дзі, якія засталіся для папулярнаўдольны і мобілізацыі ўвагі працоўных да эстафэты працоўных дасягеньняў. Неабходна мобілізаваць увесь фізкультурны і кінуць яго непасрэдна на прадпрыемствы.

Павольчэ злачына. Трэба выкарыставаць кожную хвіліну.

